


ПАЛЯЎНІЧЫ І РЫБАЛОЎ

Анонс номера 16 (668) от 16 августа 2018 г.



РГОО «БООР» продолжает большую работу по насыщению угодий страны благородным оленем. Это серьезное, длительное и очень недешевое дело. Очередным отчетом на эту тему и открывается следующий, шестнадцатый, номер нашей газеты.

Мы несколько раз писали о ходе клубного чемпионата мира по фидеру и о том, что наша команда стала первой. О том, как проходило чествование белорусской победоносной дружины, также читайте на первой странице нашей газеты.



Здесь же наш Охотничий календарь напоминает об открытии 20 августа охоты на лося и оленя благородного.

Так уж получилось, что темой нашего номера стали административные процедуры, которые обязаны проходить все, кто стал охотником. На второй странице продолжение вечной темы о медицинских справках. Помните, что прохождение медицинского осмотра и добровольная диспансеризация населения это совершенно разные вещи, что б не говорили вам медики. Здесь же вы сможете узнать все о досрочном обмене Государственного удостоверения на право охоты.

Тема административных процедур продолжается и на третьей странице. Мы ответили на некоторые вопросы охотника, касающиеся недопониманий с районным разрешительным отделом. Речь идет о сигнализации и хранения оружия.



Також на третій сторінці ви можете почитати про гладкостволку малого калібру. На що годен .410 калібр? Ви отримаєте відповідь на запитання: малі калібри, — це іграшка чи охотничє зброя?



Четверта сторінка у нас повністю віддана четвероногим напарникам. Тут ми вам розкажемо про чемпіонат легавих «Горка-2018» і пропонуємо ексклюзивне інтерв'ю з одним з найактивніших спанієлістів країни та со-організаторів чемпіонату спанієлів «Ольса-2018».



Риболовний блок нашої газети відкривається з п'ятої сторінки і з основоположної статті про риболовні конкурси та риболовні трофеї. Дуже інформативний текст, який буде цікавим не тільки риболовам.



Офісерам «ультралайт» у рамках «Школы фідера» (яка працягує з нумара ў нумар) вы зможаце прачытаць на шостай сторінцы «Палаяўнічага». На гэтай жа сторінцы ў рубрыцы «Наблюдения рыболова» записка пра рыбалку на ўтренней зорцы.

Сьвямая і васьмая палосы, як заўсёды інфармацыйна-камерцыйныя.

Анонс падрыхтаваў Аляксандр АЧЕРЕТНЫЙ.

Уважаемые подписчики и читатели газеты!



Поздравления с юбилеем, днем рождения и другими знаменательными датами — платные. Стоимость текстового объявления — 16 рублей; текстового объявления с фото — 30 рублей. Объявления в рубрике «Розыск» при размещении фото пропавшей собаки — платные (15 рублей). Объявления в рубрике «В номер» — платные (3 рубля).

Реквизиты для оплаты объявлений:

фонд «Охотник и рыболов», 220012, г. Минск, пер. Инструментальный, 6. Р/с BY34BLBB30150100163559001001, ЦБУ № 538
ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код BLBBVY2X УНН 100163559.

ПР ПАЛЯЎНІЧЫ
РЫБАЛОЎ

Выходзіць два разы ў месяц на беларускай і рускай мовах



Заснавальнік — Рэспубліканскае дзяржаўна-грамадскае аб'яднанне «Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаляў»

Адрас рэдакцыі:

220012, г. Мінск, зав. Інструментальны, 6.

Тэл./факс: 281-78-21

E-mail: gazetapr@mail.ru

reklamapr@tut.by

Галоўны рэдактар
ДЗМІТРЫЕВА Вольга Эдуардаўна

Аўтары надрукаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць прыведзеных фактаў, цытат, эканамічных даных.

Перадрукаванне матэрыялаў — толькі з дазволу рэдакцыі.

Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку абмеркавання, не падзяляючы пункту гледжання аўтараў.

Лісты чытачоў друкуюцца на мове арыгіналаў. Рукапісы рэдакцыя не рэвізую і не вяртае.

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 386 ад 20 мая 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.